

Спорт-тайм

«КРЫЎДНА ПРАЙГРАВАЦЬ ТАКІ МАТЧ»

У штотыднёвым спартыўным аглядзе «Звязды» раскажваем пра самыя актуальныя падзеі выхадных.

1. Футбалісты зборнай Беларусі пацярпелі другое паражэнне ў адборачным турніры чэмпіянату Еўропы, саступішы ў гасцях Паўночнай Ірландыі — 1:2.



Крыўдна прайграваць такі матч на апошніх хвілінах. Да манеры саперніка са мноствам падач, флангавай гульні мы рыхтаваліся. І таму крыўдна ўдвая, што прапусцілі другі мяч пасля нізавой флангавай перадачы: не паспелі закрыць цэнтральную зону, — адзначае галоўны трэнер беларускай зборнай Ігар КРЫВУШЭНКА.

Такім чынам, паўночнаірландцы ўзначалілі турнірную табліцу, атрымаўшы

шы дзве перамогі ў дзвюх сустрэчах. Нагадаем, на старце яны абыгралі ў сябе дома эстонцаў — 2:0.

У другім матчы другога тура групы С у Амстэрдаме сустракаліся зборныя Нідэрландаў і Германіі, гасці атрымалі перамогу — 3:2.

Турнірнае становішча: Паўночная Ірландыя — 6 ачкоў (2 матчы; розніца мячоў — 4-1), Германія — 3 (1; 3-2), Нідэрланды — 3 (2; 6-3), Эстонія — 0 (1; 0-2), Беларусь — 0 (2; 1-6). Свой наступны паядынак кваліфікацыі Еўра-2020 зборная Беларусі правядзе 8 чэрвеня на полі «Барысаў-Арэны» супраць футбалістаў Германіі.

2. Ілья Шымановіч абнавіў рэкорд Беларусі ў плаванні на 100 м брасам на турніры FFN Golden Tour — Camille Muffat у Марсэлі (Францыя). На папярэднім стадыі беларус перадолеў дыстанцыю за 58,79 сек., устаноўшы новы рэкорд на 100 м брасам. У фінальным заплыве ён перавысіў сваё дасягненне 58,29 сек. Плывец выканаў нарматыў на летнія Алімпійскія гульні ў Токіа.



Адзначым, што Ілья Шымановіч у Францыі таксама перамог на дыстанцыі 50 м брасам — 27,00 сек. У іншым фінальным заплыве на 200 м брасам ён стаў другім — 2 хв. 11,38 сек. Паспяхова правяла турнір у Францыі беларуска Аліна Змушко, якая заняла першае месца на дыстанцыі 200 м брасам — 2 хв. 29,7 сек.

3. Беларускія атлеты заваявалі 11 узнагарод на Кубку свету па сама — мемурыяле Анатоля Харлампіева, які прайшоў 22—23 сакавіка ў Маскве. Сярод беларускіх атлетаў на найвышэйшую прыступку п'едэстала падняліся Вера Гарэлікава (60 кг) і Святлана Цімашэнка (80 кг). Сярэбрымі ўзнагародамі адзначыліся Анфіса Капаева (48 кг), Анжэла Жылінская (72 кг), Кацярына Калюжная (звыш 80 кг), Аляксандр Круглік (82 кг) і Сяргей Лесяк (100 кг). Бронзавымі — Анастасія Мацюшка (56 кг), Уладзіслаў Бурдзь (57 кг), Сцяпан Папоў (74 кг) і Ілья Жупікаў (звыш 100 кг).

Удзел у спаборніцтвах прыняло больш за 250 спартсменаў з 33 краін.

4. Брэсцкі гандбольны клуб імя Мяшкова прайграў першы матч 1/8 фіналу Лігі чэмпіёнаў нямецкаму «Фленсбургу» — 28:30. Самым выніковым у складзе БГК стаў Пётар Джоржыч, які закінуў шэсць мячоў. Зваротны паядынак за выхад у чвэрцьфінал адбудзецца 31 сакавіка на «Фленс-Арэне». Пераможца гэтай двухраўндавай дуэлі ў барацьбе за пучэйку ў «Фінал чатырох» згуляе з лепшай камандай пары «Спортынг» (Лісабон, Партугалія) — «Веспрэм» (Венгрыя).

5. Вікторыя Азаранка і аўстралійка Эшлі Барці прабіліся ў чвэрцьфінал турніру ў Маямі (прызавы фонд — 8 369 455 долараў). У другім раўндзе дуэт адолеў сербска-расійскі тандэм Аляксандра Круніч / Аляксандра Панова — 6:3, 1:6, 10:7. У 1/4 фіналу Азаранка і Барці 27 сакавіка будуць змагацца з парай Дар'я Юрак (Харватыя) / Ралука-Еана Олару (Румынія).

Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ.

СЁННЯ

Сонца

Table with 3 columns: Location, East (Усход), West (Запад), Daylight (Даўжыня дня). Rows include Minsk, Vitebsk, Makhilou, Gomel, Grodno, Brest.

Месяц

Поўня 21 сакавіка. Месяц у сузор'і Стральца.


Імяніны

Пр. Хрысціны, Аляксандра, Нікіфара. К. Ларысы, Маргарыты, Тодара, Фелікса, Цімафея, Эмануіла.



Фота Дар'я ЯШЧАНКІ.

ЗАЎТРА



Calendar section with columns for Dates (Даты), Events (Падзеі), and People (Людзі). Contains historical events for March 26, 1801, 1874, 1944, 1949, and 1989.

Humorous section titled 'УСМІХНЕМСЯ' (We will smile). Contains jokes and a cartoon illustration of a woman talking to a man in bed.

Footer containing subscription information for 'Звязда' newspaper, contact details, and a list of subscribers.